

## АЙНЭ КЛЯЙНЭ НАХТМУЗІК

На Доне й на Сяне  
Прасьцерлася ў звязыні,  
Ад Тыгра з Эўфратам ляжыш аж да Осла й Баранавіч.  
Ужо сонца нізенька,  
Ужо вечар блізенька,  
А я табе, інъко, кажу па-сыноўску “дабранач...”  
Ды перш, як ты вочы свае, нібы брамы, да заўтра прыгчыніш,  
Давай мы згадаем усіх,  
Што ня съпяць гэтай ночы з прыгчыны альбо й без прыгчыны:  
Твае касманаўты  
На станцыі, званай “Трызуб”, — і яна не сыходзіць з арбіты;  
Твае кастаправы  
Сыціскаюць пашчэнкі, іх локці й калені пабіты;  
Твае пэдэрасты  
Дагэтуль законы прымываюць (альбо не прымываюць),  
Альбо за халаву хаваюць, альбо за каўнер заліваюць;  
Твае мільянэры  
Дагэтуль здабытых лічаць мільёны;  
Твае афіцэры  
Засвойваюць мову й муштруюць яшчэ не гатовыя ў бой батальёны;  
Твае Раксаланы —  
Руплівія панны —  
Йдуць замуж па пяць разоў нанач.  
Святой і злачынай, адзінай магчымай —  
Дабранач, айчына, дабранач, айчына, дабранач...  
Астатнія съпяць. У лясах тваіх съпяць зъвераняты.  
Асёл лёг з баранам, а тыгр, нібы з братам, абняўся з эўфратам.  
На водах тваіх мірна съпяць караблі: ледаколы і яхты,  
эсъмінцы і крэйсэры, і кананеркі, маторкі, чаўны, мінаносцы,  
і танкеры, катамараны і баржы, і траўлеры, і кітабоі, байдаркі,  
каноэ, галеры і кліпэры, і рудавозы, і баркі, і сэйнэры, і трымараны,  
і авіяносцы, і катэры, і галіёны, і джонкі, — асобна ж ад іх —  
каравэлы й гандолы.  
Съпяць людзі ў будынках, і нават паэты — усе джоны доны твае,  
дон жуаны, гандоны, —  
Яны нават съпяць у якіхсьці альковах, і нібы ў аковах —  
У абдымках сваіх маргарыт, выпакутаваных, выпадковых.  
Ты заўтра паэтаў у строі ўбярэш,  
у святочныя шаты апранеш.  
Устанеш на досьвітку, з шатаў тых кроў, смаркачы адпярэш.  
То дабранач, айчына, дабранач...  
Я ўжо адплываю, але адчуваю, як у гарадох іхных родных  
Да сну ўжо скіляюцца ў двох пабрацімцаў маіх багароўных.  
І легчы, убок адкладаючы з болем свае 3 (тры) пяры, нам пара,  
І мы засынаем і не пасыпаем табе пажадаць напасыледак добра... —  
Ноч.

Пераклаў з украінскай Андрэй Хадановіч паводле  
Плерома, З'98. Івано-Франківськ, 1998.